

# СТУДЫЯ КУЛЬТУРЫ І ПРЫГАЖОСЦІ

У часопісе «Асновы мастацтва» (№ 3 за 2001 г.) упершыню ў Беларусі надрукавана праграма факультатыўнага курса «Мастацтва звону» для агульнаадукацыйных школ, пазашкольных устаноў, сярэдніх спецыяльных і вышэйших навучальных устаноў.

У дапамогу настаўнікам у нашым часопісе будзе друкавацца серыя матэрыялаў, якая раскрывае асноўны змест тэм дадзенага курса.

## З ГІСТОРЫІ ЎЗНІКНЕННЯ І РАСПАЎСЮДЖВАННЯ ЗВАНОУ

В. В. КАВАЛІЎ,

дацэнт кафедры методыкі музычнага выхавання і дырыжыравання  
Беларускага дзяржаўнага педагогічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка,  
кандыдат педагогічных навук

### ЗАРАДЖЭННЕ ЗВОНАВАГА МАСТАЦТВА

Звон — своеасаблівы феномен нацыянальнай культуры многіх народаў свету. Ён таксама, як пеўчое мастацтва, танец, жывапіс, дойлідства, рамёствы, з'яўляецца культурнай спадчынай народа.

На працягу стагоддзяў званы адыхрываю значную ролю ў грамадскім, сацыяльным, культавым і мастацкім жыцці людзей, у тым ліку ў Расіі і Беларусі. У многіх краінах званы лічыліся прадметам нацыянальнага гонару. Асаблівае месца належала звону ў жыцці славянскіх народаў як сімвалу незалежнасці і велічы дзяржавы з загадкавай з'явай, вядомай ва ўсім свеце пад называй «руская душа».

Званы — адзін з найбольш старадаўніх музычных інструментau. Ніхто сёння не можа з дакладнасцю сказаць, дзе і калі яны з'явіліся. Гісторычнай эпохай узнікнення званоу лічыцца бронзавае стагоддзе (VI — I стст. да н. э.). У ліку прадметаў, што выраблялі з бронзы ў гэты перыяд, — званочки і бразготкі, якія сталі папярэднікамі цяперашніх званоў. Самыя старажытныя званочки належалі Кітаю (XXII — XVIII стст. да н. э.). З тых часоў захаваўся бронзавы званочак вышынёй 4,5 см; знойдзены званочки калі Ленкарэні (XII ст. да н. э.) і Уладзікаўца (XI — X стст. да н. э.), у Старажытным Егіпце і Іране (IX ст. да н. э.), Месапатаміі (IX — VIII стст. да н. э.).

Дзякуючы гандлёвым сувязям з Егіптом, краінамі Малой Азіі і Блізкага Усходу званочки становіцца вядомымі і ў античным свеце. Існуе меркаванне, што яны маглі з'яўліцца ў Еўропе і па Вялікім шаўковым шляху. Да VI — V стст. да н. э. званочки і бразготкі ўваходзяць у жыццё старажытных яўрэй, грэкаў, рымлян, скіфаў, якія насялялі тэрыторыю сучаснай Заходняй Еўропы. Яны мелі не вельмі моцны прыемны гук, таму іх выкарыстоўвалі ў быце, імі ўпрыгожвалі калясніцы, адзенне, танцоўшчыцы замацоўвалі іх на запясці і шыцькалатцы.

Існавала традыцыя выкарыстання званочкаў і ў рэлігійных рытуалах — ім прыпісалася магічная сіла (лячэнне, барацьба са злымі духамі, рассейван-

не чарапіцтва і нават павышэнне надояў). Старажытныя рымляне званілі пры ахвярапрынашэнні і клалі званочки ў труну памерлых. Старажытнагрэчаскія салдаты ўпрыгожвалі імі шчыты і адносіліся да іх як да амулетаў.

Услед за званочкамі широка распаўсюджваюцца і званы. Радзімай іх лічаць Кітай. Ужо ў эпоху Чжоу (XII — III стст. да н. э.) тэхналогія вырабу званочки ў развіваеща настолькі, што дазваляе ствараць званы памерам да 80 см, прычым з загадзя зададзенай вышынёй гуку. З'яўляюцца наборы храматычна настроенных званоў. У 1978 г. у правінцыі Хубэй знайшлі набор з 64 званоў, які адносіцца да V ст. да н. э.

Кітайскія званы былі распаўсюджаны па ўсёй Паўднёва-Усходній Азіі (Бірма, Індія, Кітай, Каракія, Японія і г. д.). З цягам часу званы пачалі вырабляць вялікіх памераў. Так, у Пекіне ў канцы XIX ст. было сем званоў па 3000 пудоў кожны, у японскім горадзе Кіёта ёсць звон вагой 4865 пудоў, а ў індыйскім Менгуне — 5960 пудоў.

Вялікай папулярнасцю ў Кітаі карысталася звонавая музыка. І сёння яна супрадавчае культавыя, грамадзянскія, ваенныя рытуалы і цырымоніі, гучыць у час масавых забаў. Званы адыхрываюць значную ролю ў інструментарыі традыцыйных кітайскіх аркестраў, займаюць першаступеннае месца сярод музычных інструментau. У старажытнакітайскім трактате «Юэцзі» («Запіскі аб музыцы») званы ўзначальвалі спіс музычных інструментau.

Прыблізным пунктам адліку з'яўлення званоу ў античным свеце лічаць перыяд з I ст. да н. э. да II ст. н. э. Археалагічныя знаходкі паказваюць, што ў гэты час у еўрапейскіх краінах назіралася павелічэнне памераў званочки. Так, пад попелам Пампеі і Геркуланума археолагі знайшлі два званочки — 14 см і 17 см вышынёй. Вядома, што ў часы ўладаў римскіх імператараў Аўгуста і Калігулы званочки з'яўляліся падвеснымі ўздоўжнікі ў храмах. У храмах званочки з'яўляліся для склікання веруючых. Тут на першое месца выходзіць сігнальна-заклікальная функцыя званоў, галоўным паказчыкам якой з'яўляецца гучнасць. Таму памеры званоў

пачалі павялічвацца — чым большы памер, тым мацнейшы гук і тым далей яго чуваць.

### СТАНАЎЛЕННЕ ХРЫСЦІЯНСТВА І РАСПАЎСЮДЖВАННЕ ЗВАНОЎ У ЗАХОДНЯЙ ЕЎРОПЕ

Станайленне і распаўсюджванне хрысціянскай рэлігіі ў першыя стагодзі нашай эры садзеінчала развіццю звонавага мастацтва. Аднак хрысціянская царква не адразу прызнала мэтазгоднасць выкарыстання званоў у царкоўнай службе. У гады ганення на хрысціян (I — III стст.) аб пачатку богаслужэння членай апашчыны апавяшчалі дыяканы, якія хадзілі па хатах.

Прайшло не адно стагодзіе, перш чым званы занялі пачеснае месца ў жыцці хрысціянскай царквы. Да прынайцца хрысціянства званы належалі да інструментаў язычніцкіх культавых абрадаў і таму не маглі адразу перайсці на службу да новай рэлігіі.

Але калі пытанне з выкарыстаннем званоў заставалася спрэчным, то званочки не маглі быць выключанымі з-пад увагі, паколькі яны ўпамінаюцца ў Старым Запавете. Ужо ў пісьменнікаў II ст. званочки выступаюць як сімвал пропаведзі Евангелля апосталамі, а пазней становяцца звыклымі на партрэтах св. Антонія (250—355 гг.).

У часы візантыйскага імператара Констанціна Вялікага, які ўзніў хрысціянства да ўзроўню дзяржаўнай рэлігіі (324—337 гг.), для абвяшчэння пачатку службы выкарыстоўваюць трубы, правобразамі якіх былі старазапаветныя трубы, што ўпамінаюцца на старонках Бібліі і Псалтыра. Гэты звычай захоўваўся ў некаторых манастырах да VI ст. I як водглас старожытнай традыцыі ён дажыве да XIX ст.

У некаторых манаstryрах Палесціны і Егіпта ма нахаў на службу збіралі ўдарам малатка ў дзвёры кожнай келлі. Так у хрысціянскім богаслужэнні з'явіліся біла і кляпала (канец IV — пачатак V ст.).

Біла — гэта металічная або драўляная дошка, у якую стукалі спецыяльным малатком. Існавала вялікае біла, якое вешалі поблізу храма на вежы ці слупах, і малое — якое трывалі ў руце.

Першапачаткова білы ўваходзілі ў практику хрысціянскага богаслужэння ў якасці аналагаў старазапаветных труб, адлюстроўваючы апакаліпсічныя ўяўленні, што былі ўласцівы ранняму хрысціянству. Так, патрыярх Сафроній Іерусалімскі (нар. 638 г.) пісаў: «Біла азначае анёльскую трубу, у якія затрубяць анёлы ў апошні дзень і гукам іх абудзяць усе народы». Далейшае развіццё сярэдневяковай сістэмы сімвалу прыводзіць да пашыранай трактоўкі біла, звязваючы яго гук з голасам трывадзінага Бога, а само біла з сімвалам дрэва Крыжа, на якім быў распіты Хрыстос, і нават з самім Распяццем.

Пасля царкоўнага расколу ў 1054 г. ва ўсходніх абласцях быў Рымскай імперыі ўжыванне білаў для склікання веруючых у храм працягваецца. У заходніх жа абласцях пачынаюць выкарыстоўваць званы.

Працэс распаўсюджвання званоў у хрысціянскай культуре Захаду малавывучаны. Радзімай хрысціянскіх званоў лічыцца італьянскі горад Нола правінцыі Кампания, а іх стваральнікам — епіскап гэтага горада святы Понцій Міроній Паўлін Міласціві (355—431 гг.). Згодна з легендай, вяртаючыся дадому, святы Паўлін прылёт адпачыць у полі, на якім раслі званочки. У сне яму здалося, што з нябес сышлі

анёлы, яны гайдаяць званочки, і чутны пяшчотны і салодкія гуки. Пасля таго як святы вярнуўся дамоў, ён загадаў майстрам адліць вялікую бронзавую копію палявой кветкі. Калі звон быў зроблены, епіскап ударыў па ім малатком, і адразу ж паліўся паўнагучы і прыемны, як голас Божы, гук. З гэтай пары і пачалося распаўсюджванне званоў, вядомых у Еўропе як кампаны (ад назвы правінцыі Кампана). Навука аб званах — кампаналогія.

У канцы V — пачатку VI ст. выкарыстанне званоў у хрысціянскіх храмах дакументальна зафіксавана ў Італіі, краінах Паўночнай Афрыкі, якія знаходзіліся пад уладай Рыма, Галіі і Брытанскіх астраўоў. Але ў Еўропе яшчэ не была распрацавана тэхнологія вырабу званоў ліццём (першыя звесткі адносіцца да канца VIII ст.). Таму званы былі малых памераў (вялікія з'явіліся ў XI і XII стст., а званы ў сотні пудоў пачалі ліцці толькі ў XV ст.), яны вырабляліся пры дапамозе паяння, кляпання ці кавання металу і мелі розную форму.

Афіцыйнае ўвядзенне званоў у практику рымскай каталіцкай царквы належыць папе Сабініяну (604—606 гг.). Ён узаконіў выкарыстанне званоў для абвяшчэння богаслужэння. Дзякуючы гэтыму званы атрымалі прызнанне і хутка разышліся па тэрыторыі Заходняй Еўропы. З VII ст. яны становяцца неад'емнай часткай паўсядзённага жыцця єўрапейскага горада, а з IX ст. і єўрапейскай вёскі.

У творах хрысціянскіх багасловаў сярэдневяковой звон тлумачыцца па-рознаму. Звон успрымаўся як нейкі знак, асвечаны нябачнай прысутнасцю Бога; голас Божы і анёльскі, які заклікае грэшнікаў на Страшны суд, а таксама як голас Неба і Царквы; голас прапаведніка, а самі званы як прапаведнікі і наўват як сам Хрыстос; сімвал Распяцця.

У Візантыі першыя званы з'явіліся толькі ў 865 г., аднак шырокага распаўсюджвання яны не атрымалі. Па-першое, усходнія цэркви былі прыхильніцамі старых традыцый, у прыватнасці там выкарыстоўваліся білы і кляпали. Па-другое, паўплывала шматвяковая акупация Візантыі мусульманамі, якія забаранялі выкарыстанне звона. Гэта прывяло да таго, што ў Балгарыі, Грэцыі, Сербіі і іншых праваслаўных краінах званы з'явіліся ў канцы XIX ст. пасля звяржэння асманскага прыгнёту.

### РАСПАЎСЮДЖВАННЕ ЗВАНОЎ НА РУСІ

Разам з прынайццем хрысціянства Русь пераняла ў Візантыйскай выкарыстанне білаў. Гэта захоўвалася ў большасці манастыроў і храмаў Расіі да XX ст. Сёння білы выкарыстоўваюцца толькі ў некаторых манаstryрах і стараверскіх прыходах на Алтаі, у Сібіры і на Украіне.

Званы ж, на думку вучоных-кампанолагаў, прыйшлі на Русь з каталіцкага Захаду. Так, у летапісах аб гадах хрышчэння Русі і аб дзейнасці вялікага князя Уладзіміра званы не ўпамінаюцца, хоць апісваецца ўсё царкоўнае начынне, якое князь прывёз з Візантыйскай Кіеў.

Упершыню аб званах на тэрыторыі ўсходніх славян гаворыцца ў трэцім Наўгародскім летапісу XI ст., і звязана гэта з імем полацкага князя Усяслава Брачыславіча «Чарадзяя» (? — 1101). У 1066 г. князь захапіў і спаліў Ноўгарад, зняў і перавёз званы ў Полацк «и колокола съима у Святых Софии, и паникалило съима». У «Слове аб палку Ігаравым» таксама ўпамінаецца аб Усяславе і званах: «Ему ра-

но к заутрени позвонят в колокола у Святой Софии в Полоцке, а он звон слышал в Киеве».

У XI — XIV стст. распаўсюджванне званоў не было такім масавым, як білаў. Званы былі прывазнымі, каштавалі дорага. Так, у летапісах, якія рассказваюць аб падзеях XII ст., пра званы гаворыцца ў першую чаргу як аб баенных трафеях.

Часта званы гінулі ў час пажараў і міжусобных войнаў. Нельга забываць і тое, што Русь да канца XV ст. знаходзілася пад мангола-татарскім прыгнётам (1243—1480 гг.) — перыяд разрабавання тэрыторый усходніх славян. Да нашых дзён захаваліся толькі два старожытнарускія званы дамангольскага часу і рэшткі яшчэ 40 званоў. Памеры іх ад 30 см да 60 см. Іх падабенства з заходнімі званамі дазваляе сцвярджаць, што ў той час ва ўсіх хрысціянскіх краінах існаваў адзіны стандарт званоў.

Усеагульнае распаўсюджванне званоў на Русі пачынаецца ў паслямангольскі перыяд, асабліва з XVI ст. Званы становіцца часткай жыцця рускага народа, з узрастаннем магутнасці Маскоўскай дзяржавы расце і роля званоў, пашыраецца іх значэнне як сігналічнага інструмента. У Пскове і Ноўгарадзе загучалі вечавыя званы, мерныя і моцныя ўдары якіх збіралі народ на веча. У завіруху далёка было чуваць гукі «дарожных званоў». У час пажару ці нашэсця ворага гучалі набатныя і асадныя званы.

У XVII ст. на тэрыторыі Маскоўскай дзяржавы пачынаецца будаўніцтва новых манастыроў, цэркваў, ствараецца моцная індустрыя па вырабу званоў, павялічваецца іх вага. Распаўсюджванне званоў па ўсёй Расейскай імперыі не мае аналагу. Па колькасці званоў Расія ўтрымлівала першынство ў падаўненні з іншымі краінамі. «Яе цэрквы багата забяспечаны званамі ўсялякага роду і памераў, у адной Маскве іх знаходзіцца да 1700. Званіца Івана Вялікага мае ў чатырох ярусах 37 званоў», — пісаў у 1884 г. немец Генрых Ота ў кнізе «Званазнаўства».

У гісторыі сусветнага мастацтва адбылася надзвычайная з'ява. Руская дзяржава, якая пазней, чым іншыя краіны, пачала выкарыстоўваць званы, абышла ўсе дзяржавы ў ліцы званоў. У канцы XIX ст. рускія званы набылі сусветную вядомасць. На міжнародных выстаўках яны ўзнагароджваліся сярабраннымі і залатымі медалямі.

У чым жа прычына такога размаху ў вырабе і распаўсюджванні званоў на Русі? Званы разносілі важныя весткі грамадзянскага і царкоўнага жыцця, заклікалі да аўяднання людзей. У моцных і ўрачысцых гуках званоў нібы ўвасобіўся дух народа, яго сіла, ідеалы, яны адлюстроўвалі пачуцці, рэлігійныя, этычныя і эмакіянальныя запатрабаванні людзей.

Рашаочым жа фактам распаўсюджвання званоў на Русі стала ўключэнне іх у царкоўны ритуал. Звон пачынае і заканчвае літургію, нібы напаўняючы царкву голасам Неба. Званы выкарыстоўваліся ў рэлігійных абрадах, гэтым тлумачацца адносіны да іх народа як да свяшчэнных атрыбутуў храма. Менавіта абраад, якія выпрацаваныя стагоддямі, з'яўляюцца магутнымі сродкам выхавання і аўяднання людзей, стварае духоўную сувязь з продкамі.

Значную ролю ў распаўсюджванні званоў на Русі адыгралі геаграфічныя ўмовы. У Заходній Еўропе з-за вялікай колькасці гарадскога насельніцтва забаранялася выкарыстоўваць звон у часы начнога адпачынку і абліжаўвалася колькасць званоў пры кожнай царкве. На Русі пры значным аддаленні населен-

ных пунктаў узімка неабходнасць у імгненным і агульнадаступным спосабе апавяшчэння аб розных падзеях.

Шматлікія легенды аб званах сведчаць аб іх сацыяльнай значнасці. Такая сувязь званоў з жыццём вымі падзеямі выклікала ў свядомасці народа і асобы адносіны да іх як да з'явы нацыянальнай культуры.

## РАСПАЎСЮДЖВАННЕ ЗВАНОЎ НА ТЭРЫТОРИИ БЕЛАРУСІ

Званы маюць сваю гісторыю развіцця і на тэрыторыі Беларусі. Гэты працэс звязаны са станаўленнем Полацкага княства. Як ужо адзначалася вышэй, у сярэдзіне XI ст. полацкі князь Усяслаў павесіў у Полацку першыя званы. З XII ст. у многіх гарадах Полацкага княства пачалі будавацца каменные цэркви (Барыса-Глебская ў Навагрудку, Благавешчанская ў Віцебску, храм у Тураве, Мінская замковая царква і інш.), а пры іх званіцы.

Вялікую ролю адыгрывалі званы ў беларускіх гарадах, што атрымалі кіраванне паводле магдэбургскага права (Брест — 1390 г., Камянец — да 1492 г., Полацк — 1498 г., Пінск — 1581 г. і інш.). Кожны град атрымліваў вечавы звон, які вешаўся на гарадской ратушы.

У 1569 г., у адпаведнасці з Люблінскай уніяй, Вялікае княства Літоўскае і Польша аўядналіся ў федэратыўную дзяржаву — Рэч Паспалітую. З гэтага часу пачынаюць сваю дзеянісць шматлікія каталіцкія ордэны, паўсюдзе ўзводзяцца касцёлы і капліцы.

Званы былі абавязковым элементам літургічнай практыкі каталіцызму, але пры касцёле забаранялася мець больш чым адзін звон, што супярэчыла традыцыям рэлігійных звычаяў беларусаў. Дамініканцы былі вымушаны дазволіць касцёлам праводзіць богослужэнне з выкарыстаннем вялікай колькасці званоў, а ў святочныя дні званіць «ва ўсе званы».

Пасля заключэння Брасцкай уніі ў 1596 г. на Беларусі было ўведзена уніяцтва. Пачаліся ганені на праваслаўную веру і наслінне распаўсюджванне уніі. Гэта садзейнічала сутыкненнем паміж праваслаўнымі і уніятамі. Так, 12 лістапада 1623 г. жыхары Віцебска забілі уніяцкага епіскапа І. Кунцэвіча. Пакараннем гораду стала адмена прывілеяў, прадастаўляемых магдэбургскім правам. З гарадской ратушки быў зняты вечавы звон, а сама ратуша разбурана. Сучаснікі пісалі, калі з ратушки здымалі звон, на вокал былі чутны цяжкія стогны і плач.

Шматлікія войны XVI — XVII стст. прынеслі разбурэнні на беларускую зямлю. Многія гарады і вёскі былі разрабаваны. Гэта датычыцца і касцёлаў, і цэрквеў. Вялікі ўрон панеслі праваслаўныя цэрквы, якія не мелі сродкаў на пакупку царкоўнага начыння і званоў.

У XVIII ст. узмацніліся палітычныя і гандлёвые сувязі з Расіяй. У гарадах з'явіліся майстры па ліццю званоў. Званы пачалі ліць у Полацку, Лагойску, Віцебску, Дзісне, Крычаве, Нясвіжы, Бресте. Да нашых дзён захаваліся помнікі звонавага ліцця: Моладаўскі (1583 г.), Крычайскі (1748 г.), Дзісненскі званы.

Пасля 2-га (1793 г.) і 3-га (1795 г.) падзеяў Рэчы Паспалітай тэрыторыя Беларусі была далучана да Расіі. З гэтага часу гісторыя развіцця званоў на Беларусі звязана з гісторыяй Расіі.